

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ

УДК 882.6 – 3 (091)

ПАДСТАЎЛЕНКА Віталь Феліксавіч

**ЖАНРАВА-СТИЛЁВЫЯ АСАБЛІВАСІІ БЕЛАРУСКАЙ
САТЫРЫЧНАЙ ПРОЗЫ 20-30-Х ГАДОЎ XX СТАГОДДЗЯ**

10.01.01 – беларуская літаратура

Аўтарэферат
дысертациі на атрыманне вучонай ступені
кандыдата філалагічных навук

Мінск – 2004

Работа выканана ва Установе адукацыі “Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт
імя П.М. Машэрава”

Навуковы кіраўнік –

кандыкат філалагічных навук,
прафесар **Бугаёу Д.Я.**
(Беларускі дзяржаўны універсітэт,
кафедра беларускай літаратуры
XX стагоддзя)

Афіційные апантенты:

доктар філалагічных навук,
прафесар **Лаўшук С.С.**
(НАН Беларусі, Інстытут літаратуры
імя Янкі Купалы, аддзел сучаснай
беларускай літаратуры);

кандыкат філалагічных науок,
дацэнт Хромчанка К.Р.
(на пенсii)

Апаніруючая арганізацыя – Беларускі дзяржаўны педагогічны ўніверсітэт імя Максіма Танка

Абарона адбұлдзеңца 27 лютага 2004 г. у 14 гадзін на пасялжэнні савета па абароне дысертатый Д 02.01.12 у Беларускім дзяржаўным універсітэце (220050, г.Мінск, вул. К.Маркса, 31, філалагічны факультэт, ауд.62; тэл. вучонага сакратара: 222-33-66).

З дысцертацыяй можна азнаёміца ў Фундаментальнай бібліятэцы Беларускага дзяржаўнага універсітэта (г. Мінск, пр-т Скарыны, 4).

Аўтарэферат разасланы студзеня 2004 года.

Вучоны сакратар савета на абароне дысертацый доктар філалагічных науку

AC 2000

А.І. Бельські

АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ

Актуальнасць даследавання. У сучасным літаратуразнаўстве прыярытэтнасць набывае вывучэнне праблем жанру і стылю. Адной з прычын гэтага стала гістарычнае і эстэтычнае пераасэнсаванне нацыянальнай сацыякультурнай сітуацыі ў XX стагоддзі. Стапаўленне і развіццё сатырычных жанраў беларускай літаратуры (у тым ліку і адметнасці функцыянавання сатырычных мадыфікацый у айчыннай прозе 20-30-х гг. мінулага стагоддзя) – значны і актуальны аб'ект даследчыцкіх пошукаў. Грунтоўная распрацоўка гэтага пытання пры комплексным, сістэмным метадалагічным падыходзе павінна паспрыяць:

назапашванню новых навуковых фактав адносна спецыфікі развіцця нацыянальнага прыгожага пісьменства на розных гістарычных этапах;

дамінаванию вывераных і пазбаўленых ідэалагічнага вульгарызтарства поглядаў на працэс жанраўтварэння сатырычнай прозы 20-30-х гадоў XX ст.

Цэласнае даследаванне азначанай праблемы павінна стаць пазітыўным момантам у плане вяртання пісьменніцкай спадчыны такіх таленавітых празаікаў, як М.Гарэцкі, Л.Калюга, В.Ластоўскі, А.Мрый, Я.Нёманскі. У ранейшы перыяд многія творы названных пісьменнікаў (і асабліва іх гумарыстычна-сатырычная проза) трактаваліся неадэкватна, а часам і ўвогуле ігнараваліся. Такім чынам, актуальнасць дысертацыі тлумачыцца яшчэ і неабходнасцю перагляду гістарычна трансфармаванага ўспрымання адзначанага мастацкага матэрыялу.

У гэтай сувязі варта падкрэсліць, што нягледзячы на інтэнсіўнасць вывучэння шматлікіх жанрава-стылёвых аспектаў, адсутнічае абагульняючая праца, у якой была бы грунтоўна прадстаўлена беларуская сатыричная проза акрэсленага перыяду.

Даследаванне беларускай сатыричнай прозы 20-30-х гадоў XX ст. дазваляе найбольшы поўна і аб'ектыўна прааналізаваць рознажанравыя апавядальныя мадыфікацыі, выявіць іх набыткі і страты, найперш абумоўленыя сінтэзам двух ідэйных складнікаў сатыры: традыцый народнай смехавай культуры і выкryвальнай-кан'юнктурных тэндэнций пры адлюстраванні з'яў рэчаіннасці. Менавіта арыентацыя на традыцый народнай смехавай культуры дазволіла творцам захаваць у мастацкай просторы сваіх жанрава-стылёвых сістэм ідэі нацыянальнай самабытиасці, ментальнасці беларусаў.

Цэласнае вывучэнне сатыричнай прозы 20-30-х гадоў мінулага стагоддзя дае магчымасць адчуць, наколькі значны быў уплыв гуманістычных ідэалаў і прынцыпаў на творчыя дыскурсы пісьменнікаў.

Сувязь работы з буйнымі навуковыми праграмамі, тэмамі. Тэма дысертацыі зацверджана на Савеце ВДУ імя П.М.Машэрава (Пратакол

№ 11 ад 28 красавіка 2000 г.). Работа выканана на кафедры беларускай літаратуры ВДУ імя П.М.Машэрава ў адпаведнасці з дзяржаўнай праграмай фундаментальных даследаванняў “Даследаванне беларускай мовы, яе гісторыі, сучаснага стану ў сувязі з іншымі славянскімі мовамі, распрацоўка гісторыі і тэорыі беларускай літаратуры ў кантыксеце сусветнага літаратурнага працэсу” (“Беларуская мова і літаратура”).

“Канцептуальныя асновы беларускай літаратуры XX стагоддзя як цэласная гісторыка-культурнага перыяду” (2001-2005 гг., № дзярж. реєстрацыі 20011936).

Мета і задачы дысертальнага даследавання. Асноўнай мэтай даследавання з'яўляецца комплексны аналіз асаблівасцяў жанрава-стылёвага развіцця беларускай сатырычнай прозы 20-30-х гадоў XX ст.

Для рэалізацыі згаданай мэты ставяцца наступныя **задачы:**

раскрыць агульныя заканамернасці развіцця беларускай сатырычнай прозы акрэсленага перыяду;

распрацуваць класіфікацыю сатырычных жанраў беларускай прозы 20-30-х гадоў XX ст.;

выяўіць агульнае і адметнае ў ідэйных пазіцыях аўтараў гэтага часу ў кантыксеце мастацка-стылевых сацыяльна-філософскіх пошукаў першай трэці XX стагоддзя;

раскрыць прычыны ўзікнення міжжанравага сумежжа і адметнасці ўзаемапранікнення сатырычных апавядальных мадыфікацый выніядзначенага перыяду;

акрэсліць ролю сатырычных жанраў беларускай прозы 20-30-х гадоў XX стагоддзя ў працэсе становлення пісьменніцкіх індывідуальнасцяў гэтага часу.

Аб'ект і прадмет даследавання. Аб'ектам даследавання з'яўляецца беларуская сатырычная проза 20-30-х гадоў XX стагоддзя. Даследуемым матэрыялам сталі творы З.Бядулі, П.Галавача, М.Гарэцкага, М.Зарэцкага, В.Кавала, Л.Калюгі, Я.Коласа, К.Крапівы, В.Ластоўскага, М.Лынькова, А.Мрыя, Я.Нёманскага, С.Хурскіка, М.Чарота, К.Чорнага, Х.Шынклера.

Прадмет даследавання жанр і стыль беларускіх сатырычных мадыфікацый у межах апавядання, аповесці і рамана 20-30-х гадоў XX ст.

Метадалогія і методы правядзення даследавання. Тэарэтычнай і метадалагічнай асновай дысертальнай працы паслужылі ідэі, якія знайшли сваё развіццё ў айчынных навуковых даследаваннях (А.Адамовіча, С.Андраюка, Дз.Бугаёва, Л.Гараніна, П.Дзюбайллы, В.Жураўлёва, В.Каваленкі, Я.Казекі, Л.Корань (Сіньковай), М.Лазарука, С.Лаўшука, А.Ленсу, А.Макарэвіча, В.Максімовіча, М.Мушынскага, І.Навуменкі, М.Тычыны, І.Чыгрына, А.Яскевіча і інш.), а таксама навуковыя працы рускіх і замежных вучоных (С.Аверынцева, М.Бахціна, Г.Белай, Ю.Борава, А.Бушміна, В.Вінаградава, А.Вуліса, В.Кожынава, Н.Лейдэрмана, Дз.Ліхачова, А.Лосева, Ю.Лотмана, Г.Пасpelава, А.Сакалова, Ю.Сценніка,

О.Уорэна, Р.Уэлека, М.Федзя, В.Фрэйдэнберг, В.Цюпы, Б.Эйхенбаума інш.).

У працы выкарыстаны канкрэтна-аналітычны, парабінальна-гістарычны, парабінальна-супастаўляльны, сістэмна-тыпалагічны методы даследавання.

Навуковая навізна і значнасць атрыманых вынікаў. Праца з'яўляецца комплексным даследаваннем жанрава-стылёвых асаблівасцяў беларускай сатырычнай прозы 20-30-х гадоў XX ст. У ёй класіфікаваны і сістэмна прадстаўлены аб'ёмы матэрыял у межах заяўленай тэмы. У дысертациі працы ўпершыню

- з пазіцый сучаснага літаратуразнаўства цэласна аналізуеца жанрава-стылёвы рух беларускай сатырычнай прозы акрэсленага перыяду, раскрываюца ято асноўныя тэндэнцыі і заканамернасці;
- распрацавана самастойная (аўтарская) класіфікацыя жанравых мадыфікацый беларускай сатырычнай прозы акрэсленага перыяду;
- у рэчышчы азначанай праблемы выпачканы і ахарактарызаваны творы З.Бядулі, М.Гарэцкага, М.Зарэцкага, Л.Калюгі, Я.Коласа, К.Крапівы, В.Ластоўскага, М.Лынькова, А.Мрыя, Я.Неманскага, М.Чарота, К.Чорнага, Хв.Шынклера і інш.;
- на падставе тыпалагічных паралеляў раскрываецца ўзаємадзеянне беларускай сатырычнай прозы 20-30-х гадоў XX ст. з іншанациональнымі літаратурнымі традыцыямі.

Практычная значнасць атрыманых вынікаў. Матэрыялы навуковыя вынікі дысертациі ўяўляюць актуальнасць для далейшых тэарэтычных і навукова-практычных даследаванняў у галіне тэорыі гісторыі літаратуры.

Вынікі працы могуць быць выкарыстаны пры распрацоўцы адпаведных лекцыйных і спецыяльных курсаў па гісторыі тэорыі беларускай літаратуры XX стагоддзя для вышэйшых сярэдніх навучальных установ, пры стварэнні вучэбна-метадычных дапаможнікаў, пры напісанні курсавых і дыпломных прац студэнтамі філалагічных факультэтаў.

На аснове матэрыялаў дысертациі аўтарам распрацаваны і чытаецца ў ВДУ імя П.М.Машэрава спецкурс “Жанрава-стылёвая асаблівасці беларускай сатырычнай прозы 20-30-х гадоў XX стагоддзя”.

Асноўныя палажэнні дысертациі, якія выносяцца на абарону:

1. Камічны дыскурс беларускай прозы 20-30-х гг. XX ст. фарміраваўся ў рэчышчы мастацкага асваення прыёмаў народнай смехавай культуры і творчай інтэрпрэтацыі камічных сродкаў айчыннай і сусветнай класікі.
2. Нагледзячы на тое, што беларуская сатыра акрэсленага перыяду залежыла ад новай ідэалогіі, для тагачаснай сатырычнай прозы характэрна імкненне даць аб'ектыўную ацэнку грамадскім новаўвядзенням.

3. У дынамічна-супярэчлівы час 20-30-х гадоў мінулага стагоддзя адбывалася пераструктураванне жанрава-стылёвых сістэм, вынікам чаго становіцца патэнцыяльная набліжанасць асобных твораў да розных жанравых формаў (міжформавае сумежжа).

4. У выніку невырашальнай ідэйнай супярэчнасці паміж маральна-эстэтычным ідэалам пісьменнікаў і рэальнасцю беларуская сатырычная проза 20-30-х гг. ХХ ст. насычаецца трагічнымі адценнямі і апакаліптычнымі матывамі.

5. Усведамленне грамадска-палітычнай сітуацыі ў краіне як мадэлі "свету наадварот" стала дэтэрмінантай трактоўкі творцамі матыву карнавальнасці ў шматаспектным ракурсе, што практычна выявілася ў сістэме больш "канкрэтных" матываў: гульні, прытворства, маскі, люстра, смерці і інш.

6. На кожным этапе літаратурнага развіцця адбываецца пошук новых ідэйна-мастацкіх каардынат, і адну з дамінуючых пазіцый у гэтым працэсе займае стварэнне *канцэнцыі новага героя*. Сатыра, выйўляючы сваю арыгінальную апазіцыйна-выкryвальную сутнасць, заўсёды ідзе шляхам ад адваротнага – распрацоўвае ўласную *канцэнцыю антигероя*.

Асабісты ўклад дысертантама. Дысертацыя ўяўляе сабой самастойнае навуковас даследавашне. Публікацыі па гэтым дысертацыі адлюстроўваюць асабісты ўклад аўтара ў вывучэнне гісторыі беларускай літаратуры XX стагоддзя.

Апрабацыя вынікаў дысертацыі. Дысертацыя ў поўным аб'ёме абмяркоўвается на пасяджэнні кафедры беларускай літаратуры ВДУ імя П.М.Машэрава (пратакол № 3 ад 30 кастрычніка 2003 г.). Па матэрыялах дысертацыі былі зроблены даклады на 11 канферэнцыях (6 з іх міжнародныя):

- 1.) V Міжнародная навуковая канферэнцыя "Беларуска-руска-польская спустаўляльнае мовазнаўства, літаратуразнаўства, культуралогія". Віцебск, 25-27 мая 2000 г. 2.) III Міжнародныя чытанні, прысв. творчасці Яна Барычэўскага. Віцебск, 12-14 снеж. 2000 г. 3.) V (50) навуковая канферэнцыя студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў "Наука і творчество молодёжи – XXI веку" (ітоги НІР – 2000). Віцебск, 19-20 красав. 2001 г.
- 4.) II Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя "Мир искусства и дети: проблемы художественной педагогики" Віцебск, 15-16 мая 2001 г.
- 5.) Рэспубліканская навуковая канферэнцыя "Праўду сэрцам правяраючы". Погляд на творчасць Якуба Коласа ў пачатку XXI ст.". Мінск, 1-2 лістап. 2001 г.
- 6.) VI Рэспубліканская навуковая канферэнцыя студэнтаў і аспірантаў Беларусі "НДРС – 2001" Віцебск, 16-19 кастрыч. 2001 г.
- 7.) Міжнародная навуковая канферэнцыя "Творчасць А.Куляшова і адукацыйна-асветніцкія праблемы сучаснасці" Марілे�ў, 6-7 лют. 2002 г.
- 8.) VI (51) навуковая канферэнцыя студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў "Маладёжь и наука: новые ступени роста" (ітоги НІР – 2001). Віцебск,

22-23 мая 2002 г. 9.) XI Гарэцкія чытанні. Мінск, 18 лют. 2003 г. 10.) VI Міжнародная навуковая канферэнцыя “Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае мовазнаўства, літаратуразнаўства, культурапалогія” Віцебск, 15-17 мая 2003 г. 11.) Міжнародная навуковая канферэнцыя “Наследие Л.Н.Толстого и современность” (175 лет со дня рождения). Віцебск, 13-14 лістапад. 2003 г.

Апублікаванасць вынікаў. Асноўныя палажэнні дысертацыі выкладзены ў 4 артыкулах і 7 матэрыйялах выступленняў на канферэнцыях. Агульны аб'ём апублікаваных матэрыйялаў – 51 старонка.

Структура і аўтаматизацыя дысертацыі: Дысертацыя складаецца з уводзін, агульнай харктарыстыкі даследавання, двух раздзелаў, заключэння, спіса выкарыстаных крыніч (194 пазіцыі). Асноўны тэкст займае 100 старонак, са спісам літаратуры – 110 старонак.

АСНОЎНЫ ЗМЕСТ РАБОТЫ

Ва ўводзінах абронтоўваеца выбар дысертацыйнай тэмы і яе актуальнасць, раскрываеца ступень распрацаванасці, фармулоююща мята і задачы даследавання, вызначаючыя яго метады, указываючыя навуковая навізна, звачнасць атрыманых вынікаў, асноўныя палажэнні, якія выносяцца на абарону.

У раздзеле 1. “Жанрава-стылёвая асаблівасці беларускіх сатырычных апавяданняў 20-30-х гадоў XX стагоддзя” на аснове даследавання асноўных прынцыпаў і заканамернасцяў развіцця беларускай сатырычнай літаратуры аналізуючыся мастацкія адметнасці сатырычнай прозы ўвогуле і яе малых апавядальных формах у прыватнасці.

У падраздзеле 1.1. “Этапы становлення беларускай сатырычнай літаратуры” разглядаючыся ў кантэксле нацыянальнай літаратурнай традыцыі найболыш значныя перыяды ў працэсе фарміравання сатыры як мастацкай плыні з іманентнымі імператывамі і спецыфічнымі прынцыпамі адлюстравання з’яў речайнасці.

Адзначаеца, што сатырычнай проза 20-30-х гадоў XX стагоддзя злучыла мастацкі вольгт камікання мінутых часоў з пэўнымі жанравастылевымі навацыямі.

Асаблівая ўвага звязана з тое, што смехатворчасць развіваеца ў двух дыялектычна звязаных паміж сабой мадыфікаціях: вусная народная творчасць – ўласна мастацкая літаратура. Апошняя ў сваю чаргу прадстаўлена аўтарскім і ананімным варыянтамі бытавання. Самабытныя харктарыстыкі народнай смехавай культуры – універсальнасць, хрытыцым, пэўнае вальнадумства і апазіцыйнасць і паслужылі, на думку аўтара, ідэйнай падставай для фарміравання ўласна камічнай літаратуры.

Сатырычна проза 20-30-х гадоў ХХ ст. вылучаецца структурнай камбінаванасцю, здольнасцю да сінтэзавання з іншымі мастацкімі напрамкамі развіцця літаратуры, што заўважаецца на прыкладах тагачасных сатырычных твораў, у якіх уласна камічныя рысы натуральна спалучаліся з рэалістычнымі, рамантычнымі і псіхалагічнымі элементамі. Была распрацоўка таксама і адваротная з'ява, калі адным са стылёвых карэлітаў у межах "сур'ёзных" жанравых формаў (напрыклад, сашыльна-псіхалагічнай навелы, маральна-бытавой навелы, сашыльна-бытавога апавядання і інш.) выступаў камізм, абумоўлены аўтарскім імкненнем больш арганічна і цэласна адлюстраваць дыялектыку жыцця.

Дысертант прыходзіць да вынёсавы, што шматлікасць прыкладаў сатырычных апавядальных мадыфікаций 20-30-х ХХ ст. і их недастатковая навуковая ўнармаванасць вызначылі відавочную неабходнасць у сістэмным університетскім сатырычнай прозы акрэсленага перыяду. Тому ў падраздзеле 1.2. "Сістэма сатырычных жанравых мадыфікаций беларускай прозы 20-30-х гадоў ХХ ст." і была прадстаўлена аўтарская класіфікацыя даследуемага мастацкага матэрыялу з мэтай больш лагічнага і паслядоўнага яго вывучэння. У гэтай сувязі варта заўважыць, што пад фармулёўкай "сатырычная проза" дысертант мае на ўвазе мноства сатырычна-гумарыстычных апавядальных форм акрэсленага перыяду. Такім чынам, сатырычнае апавяданне 20-30-х гг. ХХ ст. прадстаўлена наступнымі жанравымі мадыфікацыямі: а) замалёўка ("Кірмаш" М.Чарота, "Дзякую богу, як шклянка" К.Чорнага, "Вясна", "Людзі-суселдзі" К.Крапівы і інш.); б) навела ("Дзіўная заява" М.Чарота, "Памылка", "Ашуканы палітэрдактар" М.Гарэцкага, "Абстрыкаўся", "Прафесар акульных наўук" А.Мрыя, "Ванька Кудлаты" Я.Коласа, "Загінутая грамата" Х.Шынклера і інш.); в) сказ ("Як ён стаў бязбожнікам", "Аднае раніцы" К.Крапівы, "Лук'ян – капераціўскі сабака", "Трахім з Пагулянкі", "Трахім – штучны чалавек" Л.Калюгі, "Дурная галава" М.Гарэцкага, "Камандзір", "Гармонія ў ружовым" А.Мрыя, "Цмок" В.Ластоўскага і інш.); г) апавяданне-фельетон ("Трыумф", "Трагізм" Я.Коласа, "Ідэі", "Хвост" К.Крапівы, "Лісіца ў іспалкоме", "Як какорынцы, каб не астасца ў дурнях, школу будуюць" К.Чорнага); д) апавядальная гісторыя ("Страшнае спатканне" Я.Коласа, "Воўк" З.Бядулі, "Крот" М.Лынъкова, "Пабожны мешчанін" М.Гарэцкага і інш.); е) апавяданне [у вузкім жанравым значэнні] ("Калектыў Яўмена" А.Мрыя, "Зварот" Я.Нёманскага, "Хаім Рыбс", "Хатка над балотцам" Я.Коласа, "Справа Віктара Лукашэвіча, "Васпаваты чалавек" К.Чорнага і інш.).

Падкрэсліваецца, што ірапанаваная класіфікацыя не прэтэндуе на ўсёхопнасць матэрыялу і фундаментальнасць, неаспречнасць палажэнняў, бо з'яўляецца аўтарскім бачаннем асноўных кірункуў развіцця беларускай сатырычнай прозы акрэсленага перыяду.

З прычыны дамінавания ў савецкім грамадстве з другой паловы 20-х гг. неспрыяльных для творчай (і асабліва сатырычнай) дзеянасці ўмоў жанры беларускай сатырычнай аповесці і сатырычнага рамана прадстаўлены ў гэты перыяд адзінкамі прыкладамі: (адпаведна) “Голы звер” М.Зарэцкага, “У іхным доме” Р.Мурашкі “Заліскі Самсона Самасуя” А.Мрыя.

У межах вылучаных сатырычных жанравых мадыфікаций даеща падрабязная харкторыстыка іх стылёвых і формаўтаральных складнікаў.

Так, падраздзел 1.3. “Пераходнасць жанравай формы сатырычнай замалёўкі” прысвежаны аналізу названай жанравай мадыфікацыі.

Адзначаецца, што сатырычная замалёўка была распаўсюджана не толькі ў беларускай лакастрыгніцкай літаратуры, але і шырока ўжывалася пісьменнікамі ў першыя гады савецкай дзяржаўнасці.

На падставе даследавання твораў К.Чорнага, М.Чарота, М.Зарэцкага, К.Крапівы, Я.Коласа, Л.Калюгі, А.Мрыя сцвярджаецца, што ў беларускай прозе акрэсленага перыяду сатырычнай замалёўка прадстаўлена як “у чыстым выглядзе” з захаваннем спецыфічных, уласна жанравых прыкмет (апісанасць, лаканічнасць, адсутнасць маштабнасці ў падзейным адлюстраванні, неглыбокая, зменшная падача канфлікту), так і ў розных варыяцыйах міжформавага сумежжя.

Сярод прааналізаваных у падраздзеле замалёўкі дамінуе фармальная карэліяцыя з навелістычнай будовай, на што непасрэдна ўказваюць праявы мастацкай інтрыгавасці, узбуйненне яркіх для сэнсавага разумення партрэтных дэталяў, якія сутнасна набліжаюць мастацкіх герояў твораў да вобразаў-тыпаў. Пералічаныя жанрава-стылёвые асаблівасці сведчаць аб пошукувасці і крэатыўнасці творчага мысленія беларускіх празаікаў.

У падраздзеле 1.4. “Мастацкія асаблівасці жанравай мадыфікацыі сатырычнай навелы” даеща грунтуюны аналіз гэтай самай распаўсюджанай жанравай формы ў беларускай сатыричнай пісьменности 20-30-х гадоў XX стагоддзя.

Адзначаецца, што аснова традыцыйнага навелістычнага сюжэта заўсёды пабудавана на першыя гады (нечаканых паваротах у лёсах персанажаў). Названая асаблівасць спрыяе ўзрастанню фабульнага руху, падзейнасці і агульнай дынамікі твора. Як паказвае волыт сусветнага прыгожага пісьменства, разуменне падзейнасці як аднаго з асноўных элементаў навелы павінна адбывацца ў шырокім гэміналагічным значэнні: не толькі як *передача патэнцыяльна магчымай для зрокавага ўспрымання вонкавай дзеянасці герояў*, але і як *адлюстраванне інтравертычных мысліцельных працэсаў персанажаў*. Такая двухварыянтнасць інтэрпрэтацыі дадзенай літаратуразнаўчай катэгорыі павінна паспрыяць больш цэласнаму аналізу жанравай спецыфікі навелы

ўвогуле і яе сатырычных мадыфікашы 20-30-х гадоў ХХ стагоддзя ў прыватнасці.

Прыкметай часу стала востра негатыўная ацэнка абынательшчыны, а ярлык “мешчанін” быў сімвалічным прадвеснікам будучых бядот для яго носьбіта. Пасіўна-інертная пазіцыя ў дачыненні да сацыяльных пераўтварэнняў, стварэнне культуры з бытавых дробязяў, аўтаматызм і коснасць існавання, марнатраўства, прытворства і “сацыяльная мімікрыя” – вось тыя рысы, што вызначылі грамадскую пазіцыю, часам неапраўдана тэндэнцыйную, аднонасна дадзенай групоўкі сатырычных аб'ектаў.

У перыяд актыўнага фарміравання жанрава-стылёвых парадыгмаў у літаратуры мелі месца такія з'явы, як міжформавыя і міжжанравыя сумежжы. Аднак гэтая сінтэтычная пераходнасць ці прыналежнасць твораў да розных формаўтаральных сістэм насыла і больш агульны і шырокі маштаб характар міжродавага збліжэння. Адзначаная асаблівасць відавочна прасочваецца на прыкладах наведы М. Чарота “Чалавек, які не радзіўся” (1923) і драматычнай замалёўкі К. Чорнага “Не піши чорт ведае як” (1925).

Дысертант прыходзіць да вынёсавы, што ў літаратурным свеце склалася навуковае вызначэнне наведы як “строгага” жанру, у якім не павінна быць ніводнага выпадковага элемента. Мастацкі закон “чысціні жанру” ў большасці выпадкаў захоўвае класічны змест жанравай структуры наведы (сцісласць, дынамізм, цэнтраімклівасць, падзейнасць). Аднак у даследуемы аўтарам перыяд назіраюцца міжжанравыя і міжродавыя сумежжы, адыход ад асноўнай схемы навелістычнай будовы, што з'яўляеца заканамерным, натуральным працэсам у час інтэнсіўнага развіцця літаратуры.

У падразделе 1.5. “Проблема нацыянальнай самабытнасці і сказавыя формы 20-х гадоў” даказваецца тэза аб тым, што ў літаратуры 20-х гадоў ХХ стагоддзя назіраецца росквіт названай жанравай мадыфікацыі, што было выкліканы, з аднаго боку, “імкненнем паказаць ломку грамадскіх стасункаў, сацыяльныя зруші з пункту гледжання самых разнастайных сацыяльных груп людзей з народа, прадстаўнікоў гарадскога мяшчанства, духавенства і г.д.”,¹ а з другога, гэты факт адлюстроўвае ўсвядомлене жаданне літаратуры “да рэалізацыі прынцыпаў народнасці <...> і выражэння духу пасы”.²

Падкрэсліваецца, што сказу ўласцівы наступныя прыкметы: двухгалоснасць (сепарацыя вобразаў аўтара і наратара), “шчырасць і

¹ Кожевникова Н. О типах повествования в советской прозе. Вопросы языка современной русской литературы: Сб. ст. / Отв. ред. В.Д. Левин. – М.: Наука, 1971. – С. 102.

² Мушленко Е.Г., Скобелев В.П., Кройчук Л.Е. Поэтика сказа. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1978. – С.9.

дакладнасць мовы” (А.Луначарскі), яе максімальная “дэмакратызаньня”, “ілюзія кантакту” героя і рэцыпіента (Г.Белая), што дасягаецца праз імітацыю пабудовы твора ў працэсе непасрэднага гаварэння.

Усю разнастайнасць сказавых форм у беларускай прозе 20-х гадоў мэтазгодна сістэматызаваць па прынятых у наукоўским свесце класіфікацыях.

I. Па ступені канкрэтызацыі вобраза наратара вылучаюць: а) сказ, які апавядаетца ад першай асобы (канкрэтна вызначанага наратара): “Цмок” В.Ластоўскага, большасць твораў сказавай формы К.Крапівы; б) сказ без уядзення канкрэтнага апавядальніка: творы Л.Калюгі, “Дурная галава” М.Гарэцкага, “Каровін мужык”, “Падарожнае”, “Гарэлік і яго жонка” К.Крапівы.

II. У залежнасці ад актыўнасці прайяўлення вобраза аўтара сказы падзяляюцца на: а) творы, якія цалкам складаюцца са сказавага аповеду: “Дурная галава” М.Гарэцкага, “Гарэлік і яго жонка” К.Крапівы; б) творы, якія маюць мінімальныя аўтарскія сігналы: сказы Л.Калюгі, “Цмок” В.Ластоўскага, большасць сказаў К.Крапівы; в) творы, якія ўключаюць аўтарскае абрамленне: “Як ён стаў бязбожнікам” К.Крапівы.

III. Па меры “артыстычнасці” (артыкуляцыйна-мімічнага ўзнайўлення) у імітацый аповеду наратара называюць наступныя віды (класіфікацыя Б.Эйхенбаума): а) апавядальны сказ (успрымаецца як “роўная мова”, абліжаны аповеднік жартамі і каламбурамі): сказы К.Крапівы; б) узнаўленчы сказ (актыўна ўжывае прымёмы славеснай мімікі і жэста): “Дурная галава” М.Гарэцкага, “Цмок” В.Ластоўскага, (набліжаючыся) сказы Л.Калюгі.

Беларускія сказы 20-х гадоў вызначаючыся таксама і веаднароднасцю кампазіцыйных рашэнняў: пашыраны харектар набыла ўскладненая кампазіцыя (архітэктоніка такіх твораў пабудавана па прынцыпе “аповед у аповедзе”). Менавіта такую будову маюць “Гармонія ў ружовым” А.Мрыя, “Аднае раніцы” К.Крапівы, пераважная большасць сказаў Л.Калюгі. Дамінуючая колькасць праанализаваных у падраздзеле сказаў па-масташку апісваюць рэалістычныя побытавыя карціны, пры гэтым асобныя аўтары не ўнікаюць і элементаў фантастычнасці, гротэскавасці (“Цмок” В.Ластоўскага, “Тахвілін швагер” Л.Калюгі, “Падарожнае” К.Крапівы).

Сваёй увагай да слова структурных кампанентаў, ідэйнай заглыбленасцю і праблемна-тэматычнай актуальнасцю, імкненнем захаваць спрадвечнае ў нацыянальным харектары жанравая форма сказа стала адметнай з’явай айчыннага літаратурнага працэсу.

Пры аналізе твораў сказавай формы дысертантам была адзначана адна з істотных рыс іх жанравай спецыфікі – імкненне прадставіць аповед наратара як абагульнены, тылізаваны маналог, так званы “голос народа”.

Такі падыход атрымаў дыяметральна супрацьлеглую тэндэнцыю развіцця ў жанравай мадыфікацыі апавядальнай гісторыі (падраздел 1.6.), структурным ядром якой з'яўляецца маналог апавядальніка, інфармацыйна насычаны і псіхалагічна заглыблены, у ходзе якога апасродкована складваецца партрэт-характарыстыка самога аўтара аповеду. Апавядальнік – гэта вобраз-“медыум”, вобраз-“пасрэднік” паміж крэзатарам і персанажамі, ён знаходзіцца на мяжы мастацкага свету і альбо аналітычна-іранічна сузірае падзеі, альбо ўзрушана-эмацыянальна ўзнаўляе перыпетыі асабіста перажытых рэалій.

Ідэтыфікаваць вобраз апавядальніка з самім аўтарам не зусім правільна, бо названы вобраз з'яўляецца суб'ектам мастацкага твора і плёнам пісьменніцкай фантазіі. Таму цалкам атаясамліваць іх немагчыма, хоць пэўныя падабенствы часам маюць месца, асабліва на падставе аўтабіографічнасці мастацкага матэрыялу.

Апавядальная гісторыі сатырычна-гумарыстычнага зместу 20-х гг. XX ст., захоўваючы асноўныя жанравыя прыкметы (ускоснасць ўзнаўлення, рэтраспектыўныя характеристики адлюстравання рэчаіннасці, сэнса – і структураўваальныйя ролі наратара), заканамерна вызначаюцца ў кожным выпадку шэрагам індывідуальных стылёвых адметнасцяў. У гэтай сувязі немалаважнае значэнне мае форма пабудовы аповеду. Апавяданне *ад першай асобы* стварае ілюзію поўнага псіхалагічнага “апускання” ў інтарвертны свет асабістых перажыванняў галоўнага героя, і такім чынам рэалізуеца мастацкі эффект маналога-споведзі: “Страшнае спатканне” Я. Коласа, “Крот” М.Лынькова, “Пабожны метгчанін” М.Гарэцкага.

У творах азначанага тыпу мае месца ідэйна-сэнсавы адбор мастацкага матэрыялу для рэтраспектыўнага ўзнаўлення. Акцэнт робіцца на адным ці некалькіх значных эпізодах, у якіх раскрываецца пераважна толькі адзін герой. Аповед можа быць эмацыянальна ўзрушеным альбо больш нейтральнай-інфармацыйным у залежнасці ад меры далучанасці наратара да падзеінай фактуальнасці і яго мэтавых установак.

Будаванне апавядальных гісторый у форме *ад трэцій асобы* дазваляе аўтару праводзіць творчыя эксперыменты па аўяднанню суб'ектыўна-аб'ектыўных форм аповеду, а для падзеінага руху гэтых твораў уласціва лагічна-сэнсавая наслідоўнасць (якая імкненцца да эффекту рэальнасці ў паказе падзеі), адлюстраванне псіхалагічных станаў герояў і іх паводзін: “Ціпка Бабыль”, “Максімаліст” М.Зарэцкага. Камізм, напаўняючы сабой поліварыянтную стылёвую палітру апавядальных гісторый, прадвызначыў новы этап аналітычнасці ў беларускай мастацкай прозе 20-30-х гадоў мінулага стагоддзя.

У падразделе 1.7. “Белетрызацый факт” як перадумова фарміравання апавядання-фельветона” падкрэсліваецца, што ў 20-я гады XX стагоддзя плённа развіваецца і названая жанравая мадыфікацыя.

У працэсе стварэння белетрызованага фельетона адбываеца ўстаноўка аўтара на мастацкае абагульненне жыштёвага матэрыялу па імператывах сатырычнай тыпізацыі і такім чынам здзяйсняеца асацыятыўна-паглыбленае даследаванне канкрэтных фактаў.

У першае паслярэвалюцыйнае дзесяцігоддзе творы названай жанравай мадыфікацыі з'яўляюцца ў сатырычнай прозе Я.Коласа, К.Крапівы, К.Чорнага. Слыннымі майстрамі апавядання-фельетона ў рускай літаратуре гэтага часу заслужана лічацца М.Булгакаў, М.Зошчанка, М.Кальцоў і інш., ва ўкраінскай сатырычнай плыні самабытны варыянт белетрызованага фельетона ("усмешка-фельетон") быў прадстаўлены ў творчасці А.Вішні.

"Расплювістасць" жанравых межаў апавядання-фельетона (што адбываеца, паводле сведчанняў літаратуразнаўцаў, у выніку высокай ступені белетрызацыі факта) абумовіла шматварынтнасць выяўлення матэрыялу ў ім: маналог, дыялог, павучальная гісторыя, спэнка, дэянік, ліст і інш.

Асаблівая ўвага звязанаеца дысерантам на наступныя формы белетрызованага фельетона 20-х гадоў ХХ ст.: а) апавядальная гісторыя (Я.Колас), б) маналог, які тыпалагічна набліжаеца да формы сказа (К.Крапіва), в) спэнка (К.Чорны).

У названым падразделе выказываеца думка аб тым, што ў жанравай мадыфікацыі апавядання-фельетона кантрастнасць (у максімальна сканцэнтраваным выглядзе) выступае як аснова камізму. Найперш гэта асаблівасць заўважаеца ў паралелі "грамадская значнасць праблематыкі - маральна-фізічная інквізіція" аўтараў сатырычнай "крытыкі". Сама "шэрасць" і "звычайнасць" сатырычных образаў (гора-пастаў, псеўдакрытыкаў і псеўдавучоных, п'яніц, двурушнікаў, лайдакоў) выступіла дзяржармінантай "незвычайнага" паказу іх у мастацкай просторы, гратаскавасці, фанастычнасці іх апісання, бо толькі ў гэтым выпадку непрыкметнае становіща відавочным.

Падраздел 1.8. "Сінтурычнасць мастацкай формы сатырычнага апавядання" выступае своеасаблівым лагічным падагульненнем даследавання "малой" сатырычнай прозы 20-30-х гг. ХХ ст. Жанрава-стылёвия асаблівасці ўласна сатырычна-гумарыстычнага апавядання паказальна адпостройваюць агульна-жанравую тэндэнцыю пераходу да рэалістычна-практычнага і піхалагічна-заглыбленага ўзнаўлення рэчаіснасці ў мастацкім творы.

Падкрэсліваецца, што "сіла" камічнага апавядання ў яго жыштёвай дакладнасці і гуманістычнай накіраванасці. Пры гэтым зауважаеца цікавы момант, звязаны з тым, што ў камічных творах і творах рэалістычнага напрамку з актыўным "рознаўзроўневым" выкарыстаннем элементаў мастацкага схеманапаўнення (камічны сюжэт, канфлікт, стылёвых сродкі і прыёмы) героі, прадстаўленыя пазакантэкстна, ізаливаны, часцей за ўсё не

з'яўляющца іманеятна камічнымі, а праяўляюць сваю “смехавую” сутнасць толькі ў рамках спецыфічных (сатырычна-гумарыстычных) сітуацый.

Для жанравай мадыфікацыі сатырычнага апавядання 20-30-х гадоў харектэрна камічная тыпізацыя персанажаў шляхам завастрэння вобразаў “у форме жыщёвай праўдападобнасці” (Дз. Нікалаеў). А гэта ўказвае на пэўную камбінаванасць уласна камічнага і рэалістычнага планаў у межах сатырычных жанраўтварэнняў даследуемага перыяду.

Сцвярджаецца, што каміковання “у чыстым выглядзе” ў дадзенай жанравай мадыфікацыі не назіраецца: камізм тут пераважна выступае адным са складнікаў сінкрэтычных стыляў пісьменнікаў. У тым ліку і ў гумарыстычным апавяданні “Калектыв Яўмена” А.Мрыя, дзе драматызм і камізм выконваюць тоесныя ролі. Адзнакай часу можна лічыць тое, што камічны бок твораў раскрываецца на фоне трагізму і драматычных падзеяў (“Справа Віктара Лукашэвіча”, “Спатакі з васпаватым чалавекам” К. Чорнага, “Здарэнне з камісарамі” Ц. Гартнага і інш.).

Раздзел 2. “Эвалюцыя сатыры ў эпічных творах сирэдняй і вялікай формы” прысвечаны даследаванию спецыфікі функцыянавання, структуры і жанрава-стылёвым адметнасцям беларускіх сатырычных аповесцевых і раманічных мадыфікаций дадзенага перыяду.

У падраздзеле 2.1. “Станоўленне беларускай сатырычнай аповесці” адзначаецца, што наступным заканамерным этапам развіцця беларускай сатыры 20-30-х гадоў XX стагоддзя стала распрацоўка жанраў сатырычнай аповесці і сатырычнага рамана. У параўнанні з “мазаічнасцю” і “эскізнасцю” мастацкага адлюстравання рэчаіснасці ў малых апавядальчых мадыфікацыях названныя жанры павінны былі стварыць больш грунтоўную, аналітычную, сапыяльна заглыбленую карціну тагачаснага гісторычнага перыяду.

Аднак паралельна з гэтым пазітыўным момантам з другой паловы 20-х гадоў назіраецца супрацьлеглая тэндэнцыя, калі на фарміраванне літаратурнага працэсу пачынае моцна ўздзейнічаць сацыяльна-ідэалагічны фактар. Пад яго націскам адбывалася не толькі нівеліроўка жанрава-стылёвых сістэм, але і быў узяты пад сумненне сам факт неабходнасці існавання сатырычных жанраў. Гэта ў многім тлумачыць, па-першае, нешматлікую колькасць аповесцевых і раманічных твораў, па-другое, асаблівасці канфлікту ў аповесцях, заснованага на сацыяльна-класавых ідэалагемах, па-трэцie, эклектыку ўласна сатырычнага крытычнага пачаткаў у творах. Апошняя акалічнасць выклікала значнае змяншэнне смехавай атрыбутыўнасці на розных мастацкіх узорынях (сюжэт, канфлікт, вобразы, моўныя сродкі).

У падраздзеле даказваецца тэза аб тым, што абмежавацца ў працэсе сатыричнага адлюстравання рэчаіснасці толькі камічнымі прыёмамі было для аўтараў недастаткова, таму, каб захаваць форму жыщёвай праўдападобнасці, стылёвая тканіна твораў убірала ў сябе разнапланавыя

кампаненты: лірычнасць, псіхалагізм, медытатыўнасць, дакументалізм, фантасмагарычнасць і інш. У выніку гэтага аповесці вызначаюцца стылёвым сінкрэтызмам. Так, напрыклад, у савецкай сатыры, у тым ліку і беларускай, вялікай палулярнасцю карысталіся прыёмы *псіхалагічнай сатыры* (Л. Яснева): “Голы звер” М. Зарэцкага, “У іхным доме” Р. Мурашкі.

Ужыванне ў аповесцевых творах “Нядоля Заблоцкіх” Л. Калюгі, “Лівоніус Задумекус” М. Гарэцкага міфалагічных вобразаў, умоўна-фантастычнай падзеянасці і медытатыўнай аналітычнасці дазволіла празаікам стварыць унікальныя жанравыя мадыфікацыі, тым самым набліжаючы айчынную прозу да сусветнай камічнай традыцыі.

Падраздзел 2.2. “Жанрава-стылёвый адметнасці рамана-памфлета “Запіскі Самсона Самасуя” А.Мрыя” прысвечаны аналізу гэтага вядомага сатырычнага твора 20-30-х гадоў ХХ ст.

Сцярджаеца, што дыскрэтны пралес развіція тагачаснай сатырычнай прозы стаў перадумовай узнікнення новых “тібрыдных” жанраўтварэнняў: раман-утопія, раман-пародыя, раман-фельетон і інш. Пісралічныя мадыфікацыі з’яўляліся складнікамі жанравай парадыгмы сатырычнага рамана, шматварыянтна прадстаўленага ў рускай літаратуре. У беларускай сатырычнай плыні гэтага часу вялікая камічная форма атрымала толькі адно мадыфікацыйнае выяўленне – раман-памфлет, прыкладам якога сталі “Запіскі Самсона Самасуя” А. Мрыя (1929).

Іманентная зададзенасць названага рамана да пазнання шматмернай дыялектычнай сузалежнасці з’яў і працэсаў у сінкрэтычнай злучанасці з памфлетнай злабадзённасцю і выкryвальнай тэндэнцыйнасцю добра пасавалі да асноўных ідэйных прынцыпаў літаратурнага працэсу тых часоў. Раман-памфлет “Запіскі Самсона Самасуя” прадэманстраваў надзвычайную цэльнасць (нават з улікам яго фактывічнай незавершанасці) і мастацкую дасканаласць творчага дыскурсу А. Мрыя, што прайвілася не толькі ў зместава-фармальнай ёмістасці твора, але за унікальным пісьменніцкім таленце, адпігурхуючымся ад так званага “факта з адрасам” (рэальных падзеяў і герояў), стварыць абагульнена-тыповую мадэль маральна дэфармаванага соцьгуму.

Творчае авалодзанне прыёмамі народнай смехавай культуры, прадстаўленых у выглядзе парадыйных, махлярскіх, бурлескн-травесційных матываў і вобразаў, утварыла грунтоўны падмурок для жанраў сатырычнай аповесці і сатырычнага рамана. На гэтай аснове нават не заўсёды раўнацэнны ў мастацкім плане стылёвый павары (псіхалагізацыя сатыры, празмерны крытыцызм, схематычнасць вобразаў, тэндэнцыйнасць ідэй, сацыяльна-класавы прынцып ацэнкі персанажаў) “паглыналіся” ўсебадымнай стыхіі камізму.

ЗАКЛЮЧЭННЕ

Праведзенае навуковае даследаванне жанрава-стылёвых асаблівасцяў беларускай сатырычнай прозы 20-30-х гадоў ХХ стагоддзя дазваліе зрабіць наступныя вывады:

1. Найперш варты зазначыць, што адметнасці літаратурнага прадэсу і пазітыўнасць яго змен у значнай ступені залежаць ад паслядоўнасці і паспяховасці грамадскіх пераўтварэнняў. Відавочным доказам гэтай тэзы можа паслужыць літаратурная сітуацыя ў даследуемы перыяд. Дыскрэтна-алагічныя харкторы развіцця прозы ў першай палове 20-х гадоў трансфармаваўся да канца 30-х у рэгрэсіўна-стагнацыйную фазу, што было выкліканы палітыкай дзяржаўнага астракізму адносна камічных жанраў. Між тым, супяречлівасць і контрастнасць выступаюць дамінантамі не толькі грамадска-палітычнага жыцця, але і мастацкага свету ўвогуле і жанрава-стылёвых асаблівасцяў тагачаснай сатырычнай прозы ў прыватнасці. Менавіта яна (контрастнасць) у межах аўтарскага мастацкага поля канкрэтнага напрамака аналітыкі паміж ідэалам і антыідэалам.

Іманентнай уласцівасцю камізму як эстэтычнай катэгорыі можна лічыць сінтэтычнасць, поліварыянтнасць унутранай структуры. Так, у прыватнасці, своеасаблівай камічнай канстантай літаратуры 20-30-х гадоў стаў сінкрэтызм уласна “смехавых” і трагічных элементаў мастацкасці.

Пошукавасць, што стала ідэявызначальным стрыжнем усяго тагачаснага літаратурнага прадэсу, прывяла да перарэструктуравання жанравых сістэм, інакш кажучы, адбываеца ломка жанравых канонаў ці свядомасці пераадолення жанравай “жорсткасці” (паводле С. Аверынца). Вынікам гэтай тэндэнцыі з'явілася напырэнне “тібрыдных” жанраў (навела-памфлет, раман-фельетон і інш.) і патэнцыяльная набліжанасць шматлікіх апавядальныхных мыфікацый да розных жанравых формаў (міжформавае сумежжа) [1; 2; 5; 6; 7; 8; 10].

2. Для камічнай плыні даследуемага перыяду харкторна паглыбленне аналітычнасці і рознабаковага апісання мастацкай фактуальнасці, што стала вынікам узмацнення карэляцыі паміж сатырычным і рэалістичным напрамкамі прозы. Гэтая тэндэнцыя найбольш паказальна выявілася ў спецыфіцы абмалёўкі камічных персанажаў. Самым распаўсюджаным тыпам з'яўляецца сатырычны вобраз з дуалістычнай сістэмай кампанентаў, у якой на фоне агульнай праўдападобнасці маюць месца рысы камічнай завостранасці і гратэскавасці.

Падкрэсліваецца, што межы паміж рэалістичным і камічным даволі хісткія, таму заканамерна, што ў час актыўнага жанрава-стылевага фарміравання адбываюцца ўзаємапераходы іх элементаў.

Пад уздзеяннем вышэйадзначаных “вонкавых” фактараў беларуская сатырычная проза сінтэзавала ў сваёй структуры вялікі мастацкі патэнцыял: ад інвектыўна-выкryвальных прыёмаў да псіхалагічнага спосабу тыпізацыі персанажаў. Шматлікія сродкі псіхалагічнай сатыры – адметная дэталізацыя, інтраспектыўныя ўрыўкі, адлюстраванне матываў паводзін, партрэтаванне і інш. – шырока црэктываліся аўтарамі пры стварэнні рознажанровых формаў: апавядальных мадыфікацый малой формы (“Сымоніха і Лявоніха” З.Бядулі, “Пракурор”, “Царскія гроши”, “Адукацыя” Я.Коласа, “Ліха яго разбярэ” К.Крапівы і інш.), аповесцевых твораў (“Голы звер” М.Зарэцкага, “У іхным доме” Р.Мурашкі) [1; 6; 7; 8; 9; 10].

3. Да ліку крэатыўных прайаў аўтарскага мыслення можна аднесці і майстэрства арганізацыі хранатопу ў творах. Для стылю беларускай сатырычнай прозы 20-30-х гадоў XX ст. пераважна характерна канструюванне мастацкага свету на падставе *канкрэтнага часу* ў дыскрэтна-фрагментарнай форме, якая захоўвала агульную праўдападобнасць і творчую ўстаноўку на реалістычнасць апавядання.

У сатыры даследуемага перыяду назіраецца і *абстрактны тып хранатопу*, які выступае тут сродкам універсальнага пазнання рэчаіснасці ў яе першаснове і канцептуальнай цэласнасці. На сваёй сутнасці творы з абстрактным тыпам просторава-часавай арганізацыі ўяўляюць сабой прамежкавае звязно паміж інтэлектуальнай-філософскай прозай і ўласна камічнай літаратурай (“Як у Бібліі” З.Бядулі, “Дудар”, “Цмок” В.Ластоўскага; “Нядоля Заблоцкіх” Л.Калюгі, “Запіскі Самсона Самасу” А.Мрыя).

Адметную сатырычную группу складаюць творы з *гратэскавым тыпам хранатопу*: “Воўк” З.Бядулі, “Крот” М.Лынькова, “Камандзір” А.Мрыя. Названыя прыклады прысвечаны падзеям перыяду грамадзянскай вайны, часу, калі спаконвечны маральна-этычны імператывы началі карэгаваць, у выніку чаго існавашне набывае жудасна-гратэскавыя формы. Да гэтай групы па сваёй ідэйнай наકіраванасці (наказ душэўнага крызісу з прычыны абвостранага суб’ектыўнага ўспрымання трагізму быцця) асноўных стылёвых прыкметах (дыспрапарцыянальнасць мастацкага свету, травесційна-гратэскавыя характеристары камізму, умоўна-сімвалічная вобразнасць) набліжаецца і фантасмагарычная аповесць дзённікавай формы “Лявоніус Задумекус” М.Гарэцкага [2; 6; 7; 8].

4. У працсе мадэліравання архітэкtonікі любога твора аўтару, у адпаведнасці з творчай інтэнсіяй і жанровымі асаблівасцямі, неабходна дакладна акрэсліць агульныя прынцыпы мастацкай пабудовы апавядання: аўтактыўныя і суб’ектыўныя.

Адпаведнасць твора першаму варыянту прыводзіць да моўнай “поліфаніі”, а арыентацыя на другі структурны тып стварае арыгінальныя

маналагічна-дыялагічныя моўныя камбінацыі, што і назіраецца ў жанравых мадыфікацыях сказа і апавядальняй гісторыі.

Маналог наратара не толькі перадае моўную манеру, але і ўласцівую вобразу спецыфіку мыслення, і адметнасці індывідуальнага светабачання. Таму ў апавядальных гісторыях і творах сказавага тыпу вялікая ўвага надаецца ідэйна-сэнсаваму адбору мастацкага матэрыялу. Акцэнт тут робіцца на інтраспектыўных развагах апавядальніка і падзейна насычаных эпізодах. Падзейная сканцэнтраванасць, часта прадстаўленая ў выглядзе трагікамічнай фактуальнасці, прыводзіць да насычэння фабульных паваротаў элементамі абсурднасці, што тлумачыць утрыраваны характар апісання паводзін персанажаў.

Вынікам апошняга становіцца экспэнтрычны прынцып камікання, кульмінацыйным прыёмам якога выступае прыём “ператварэння” персанажа (“Воўк” З.Бядулі, “Крот” М.Лынькова). Аднак пад ушыівам сацыяльна-класавых стэрэатыпаў называны стылёвы ход трансфармаваўся ў спроптчаныя вобразныя выяўленні [3; 8; 9; 11].

5. Усведамленне грамадска-палітычнай сітуацыі ў краіне як мадэлі “свету наадварот” стала дэтэрмінантай трактоўкі творцамі архетыпнага матыва карнавальнасці ў шматаспектным ракурсе, што практычна выявілася ў сістэме больш “канкрэтных” сумежных з асноўным матывам: гульні, прытворства, маскі, люстра, смерці і інш.

Распаўсюджанасць матываў гульні і прытворства, якія ўвасабляюць самыя арганічныя, сутнасныя элементы архетыпу карнавальнаспі, можна растлумачыць блізкасцю аўтарскіх пазіцый адносна сацыяльна-грамадскіх катаклізмаў у час ідэалагічных стандартуў (“У двары пана Тарбецкага” Я.Коласа, “Кірмаш” М.Чарота, “Рабін” А.Мрыя, “У Клянках” Л.Калюгі; “Запіскі Самсона Самасуя” А.Мрыя, “У іхnym доме” Р.Мурашкі, “Апошні зверыядавец” М.Лынькова) [1; 6; 8; 9; 10].

6. У межах камічнай прозы 20-30-х гадоў XX пастанова складваюцца дзве ідэйна-стылёвые лініі сатырычных жанраў.

A) *Выкryвальна-інвектыўная сатыра*, дэтэрмінаваная сацыяльна-класавымі стэрэатыпамі. Як паказвае гісторыя, менавіта яна ў савецкім грамадстве набудзе тэндэнцыйны размах (“Споведзь” К.Крапівы, “Жаночая праўда і мужчынская крыўда” К.Чорнага, “Прастуда містэра Рамзая” М.Гарэцкага; “Апошні зверыядавец” М.Лынькова, “У іхnym доме” Р.Мурашкі).

B) *Антыутапічная сатыра*, насычаная трагічнымі інтанацыямі і апакаліптычнымі матывамі. У беларускай прозе аповесцевай і раманічнай формаў па агульнай ідэйной накіраванасці да антыутапічнай літаратуры набліжаюцца: “Запіскі Самсона Самасуя” А.Мрыя, “Нядоля Заблоцкіх” Л.Калюгі і (асабліва) “Лявоніус Задумекус” М.Гарэцкага.

Адзначаецца, што для беларускай сатырычнай прозы 20-30-х гадоў XX ст. харктэрна ўменне сінтэзаціі “аднадзённае” і “вечнае” [1; 7; 8].

АПУБЛІКАВАНАСЦЬ ВЫНІКАЎ ДАСЛЕДАВАННЯ

1. Падстаўленка В.Ф. Дыялектыка камічнага і трагічнага ў апавяданнях Якуба Коласа // Каласавіны: Матэрыялы науک. канф. "Праўду сэрцам правяраючы...". Погляд на творчасць Якуба Коласа на пачатку XXI стагоддзя, 2-4 лістап. 2001 г. / Дзярж. літ.-мемар. музей Якуба Коласа; Саст.: Г.І. Зайцева, І.С. Курбека. – Мінск, 2002. – С. 97-107.
2. Падстаўленка В.Ф. Жанрава-стылёвы асаблівасці сатырычных апавяданняў А.Мрыя і М.Зошчанкі // Беларуска-руска-польскае супастаўлільнае мовазнаўства, літаратуразнаўства, культуралогія: Матэрыялы V міжнар. науک. канф., Віцебск, 25-27 мая 2000 г. / Віцеб. дзярж. ун-т; Пад агул. рэд.: Л.М. Вардамацкага, Г.М. Мезенкі. Віцебск, 2000. – С. 163-164.
3. Падстаўленка В.Ф. Нацыянальна-культурны аспект у творах сказавай формы Лукаша Калогі // Куляшоўскія чытанні: Матэрыялы Міжнар. науک. канф. "Творчасць А.Куляшова і адкузацыйна-асветніцкія праблемы сучаснасці", Магілёў, 6-7 лют. 2002 г. / Magiléouc. дзярж. ун-т; Адк. рэд. М.І. Мушынскі. – Magilev, 2002. – С. 61-62.
4. Падстаўленка В.Ф. Праявы народнай смехавай культуры ў зборніку Яна Барычэўскага "Шляхціц Завальня"// Ян Барычэўскі: дыялог з часам і ў часе: Матэрыялы III Міжнар. чытанні ў, Віцебск, 15-16 снеж. 2000 г. / Віцеб. дзярж. ун-т; Пад рэд.: А.У. Русецкага, В.І. Русілкі. – Віцебск, 2002.– С. 44-46.
5. Падстаўленка В.Ф. Свет дзіцяці і беларуская сатырычная проза 20-30-х гадоў ХХ ст. // Мир искусства и дети: проблемы художественной педагогики: Материалы II Междунар. науч. – практ. конф., Витебск, 15-16 мая 2001г. / Витеб. гос. ун-т; Гл. ред. А.И. Мурашкин. – Витебск, 2001. – С. 39- 40.
6. Падстаўленка В.Ф. "Не забі ў сабе добрае карэнне!": Жанрава-стылёвы аспект гумарыстычна-сатырычных апавяданняў М.Гарэцкага 20-х гадоў // Род. слова. – 2003. – № 12. – С. 15-17.
7. Падстаўленка В.Ф. "Паэт у души": нацыянальныя характеристики у сатыричных апавяданнях Максіма Гарэцкага // Итоги НИР-2001: Тез. докл. VI (51) науч. конф. студентов, магистрантов и аспирантов: Доп. Редкол.: В.И. Нестерович и др. – Витебск: Изд-во Витеб. гос. ун-та, 2002.– С.19-21.
8. Падстаўленка В.Ф. Грэцкінасць хранатопу як стылёвая адзнака ў апавяданнях М.Лынькова і І.Бабеля // Беларуска-руска-польскае супастаўлільнае мовазнаўства, літаратуразнаўства, культуралогія: Матэрыялы VI Міжнар. науک. канф., Віцебск, 15-17 мая 2003 г.: У 2 ч. / Віцеб. дзярж. ун-т; Пад агул. рэд.: Л.М. Вардамацкага, Г.М. Мезенкі. Віцебск, 2003. – Ч.2. - С.153-155.

9. Падстаўленка В.Ф. Каб захаваць сябе... Сказы Лукаша Калюгі // ЛіМ. 2002. – 16 жн. – С.14.
10. Падстаўленка В.Ф. Панарама сатырычных вобразаў у апавяданнях А.Мрыя // Весн. Віцеб. дзярж. ун-та. – 2002. – №1 (23). С. 75-78.
11. Падстаўленка В.Ф. Спецыфіка твораў з элементамі сказавай формы Лукаша Калюгі // Весн. Віцеб. дзярж. ун-та. – 2002. – № 4 (26). – С.67-71.

РЭЗЮМЕ

Падстаўленка Віталь Феліксавіч

ЖАНРАВА-СТЫЛЁВЫЯ АСАБЛІВАСЦІ БЕЛАРУСКАЙ САТЫРЫЧНАЙ ПРОЗЫ 20-30-Х ГГ. XX СТ.

Ключавыя слова: жанр, жанравая мадыфікацыя, проза, апавяданне, аповесць, раман, стыль, пафас, творчая індывідуальнасць, сатыра, сатырычны вобраз, амбівалентнасць, карнавалізмы, персанаж, наратар.

Аб'ект даследавання: беларуская сатыричная проза 20-30-х гг. ХХст.

Прадмет даследавання: жанр стыль беларускіх сатырычных мадыфікацый у межах апавядання, аповесці і рамана акрэсленага перыяду.

Мэтай даследавання з'яўляецца комплексны аналіз асаблівасцяў жанрава-стылёвага развіцця беларускай сатыричнай прозы 20-30-х гадоў ХХ ст.

У работе выкарыстаны канкрэтна-аналітычны, параўнальнагісторычны, паралельна-супастаўляльны, сістэмна-тыпалагічны *методы даследавання*.

Асноўныя вынікі і навізна: упершыню ізласна аналізующа асноўныя тэндэнцыі і заканамернасці развіцця беларускай сатыричнай прозы 20-30-х гг. ХХ ст., раскрываюча жанрава-стылёвую асаблівасці, уласцівія мастацкім сістэмам беларускіх пісьменнікаў акрэсленага перыяду, на падставе тыпалагічных паралеляў даследуеща ўзаемадзеянне беларускай сатыричнай прозы з іншанациональнымі літаратурными традыцыямі. Сцвярджаецца, што: а) сатырычны стыль беларускай прозы 20-30-х гг. ХХ ст. фарміраваўся ў рэчышчы мастацкага асваення прыёмаў народнай смехавай культуры і творчай інтэрпрэтацыі камічных сродкаў айчынай і сусветнай класікі; б) у даследуемы перыяд адбывалася актыўнае пераструктураванне жанрава-стылевых сістэм; в) у выніку невырашальнай ідэйнай супяречнасці паміж маральна-эстэтычным ідэалам пісьменнікаў і рэальнасцю беларуская сатыричнай проза 20-30-х гг. ХХ ст. насычаецца трагічнымі адценнямі і анакаліптычнымі матывамі.

Матэрыялы і навуковыя вынікі дысертациі ўяўляюць актуальнасць для далейшых тэарэтычных і навукова-практычных даследаванняў у галіне тэорый і гісторыі беларускай літаратуры XX стагоддзя.

РЕЗЮМЕ

Подставленко Віталій Феліксовіч

ЖАНРОВО-СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ БЕЛОРУССКОЙ САТИРИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ 20-30-х ГГ. ХХ В.

Ключевые слова: жанр, жанровая модификация, проза, рассказ, повесть, роман, стиль, пафос, творческая индивидуальность, сатира, сатирический образ, амбивалентность, карнавализация, персонаж, наратор.

Объект исследования: белорусская сатирическая проза 20-30-х гг. XXв. *Предмет исследования:* жанр и стиль белорусских сатирических модификаций в рамках рассказа, повести и романа данного периода.

Целью исследования является комплексный анализ особенностей жанрово-стилевого развития белорусской сатирической прозы 20-30-х гг. XXв. В работе использовались конкретно-аналитический, сравнительно-исторический, сравнительно-сопоставительный, системно-типологический методы исследования.

Основные результаты и новизна: впервые целостно анализируются основные тенденции и закономерности развития белорусской сатирической прозы 20-30-х гг. XX в., раскрываются жанрово-стилевые особенности, свойственные художественным системам белорусских писателей данного периода, на основе типологических параллелей исследуется взаимодействие белорусской сатирической прозы с инонациональными литературными традициями. Утверждается: а) сатирический стиль белорусской прозы 20-30-х гг. XX в. формировался в направлении художественного освоения приёмов народной смеховой культуры и творческой интерпретации комических средств отечественной и всемирной классики; б) в изучаемый нами период происходило активное переструктурирование жанрово-стилевых систем; в) в результате неразрешимого идеиного противоречия между нравственно-эстетическим идеалом писателей и реальностью белорусская сатирическая проза 20-30-х гг. XX в. наполняется трагическими оттенками и апокалиптическими мотивами.

Материалы и научные выводы диссертации представляют актуальность для дальнейших теоретических и научно-практических исследований в области теории и истории белорусской литературы XX века.

БІЛARUSSКАЯ
LITERATURA
XIX-XVIII
XVII-XVIII

2Ag 100746

SUMMARY

Podstavlenko Vitaliy Feliksovich

GENRE-STYLISTIC PECULIARITIES OF THE BYELORUSSIAN SATIRICAL PROSE IN THE 20s-30s OF THE 20th century

Key words: genre, modification of genre, prose, story, novel, style, pathos, creative individuality, satire, satirical image, ambivalence, carnivalization, personage, narrator.

Object of research: Byelorussian satirical prose in the 20s-30s of the 20th century.

Subject of research: genre and style in the Byelorussian satirical modifications within the framework of a story and a novel written during that period.

The aim of the dissertation: to bring out the peculiarities of the genre and stylistic development of the Byelorussian satirical prose in the 20s-30s of the 20th century.

Methods of research: concrete-analitical, comparative-historical, comparative-coordinative, system-typological.

Results, novelty: It is the first attempt to make the most thorough and complete analysis of the main trends and mechanisms of development in the Byelorussian prose dating back to the 20s-30s of the 20th century. The work shows genre and stylistic peculiarities existing in the Byelorussian writers systems of that period. Using typological parallels, it gives examples of interaction between the Byelorussian satirical prose and foreign literary traditions.

Claims: 1) literary artistic interpretation and coping of traditional folk humorous culture were used alongside with the interpretation of native and world classics to form satirical style of the Byelorussian prose of the 20s-30s last century;

2) during that period, genre and stylistic systems underwent great structural changes;

3) due to insoluble ideological contradictions between moral and aesthetic ideals of the writers and reality, Byelorussian satirical prose was full of tragic and apocalyptic motives.

Materials and results of the dissertation are of great scientific interest and can be used as a basic element for further works in the field of literature theory, history of the Byelorussian literature.

Лицензия ЛВ № 358 от 30.12.1998.

Подписано в печать 24.12.2003. Формат 60x84¹/₁₆. Бумага офсетная.

Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 1,14.

Тираж. 100. Заказ 157.

Издатель и полиграфическое исполнение – учреждение образования
«Витебский государственный университет им. П.М. Машерова»

Лицензия ЛП № 520 от 9.12.2002

210038, г. Витебск, Московский проспект, 33.